

Существуют факторы, способствующие научно-исследовательской деятельности:

- повышение собственного профессионального уровня исследовательских умений и навыков;
- совершенствование педагогических технологий развития научного творчества учащихся.

Среди трудностей, с которыми сталкивается преподаватель при организации научно-исследовательской деятельности учащихся можно выделить следующие:

- слабое владение методологией научного исследования, недостаток методической, научной, психолого-педагогической, специальной литературы;
- большая загруженность учащихся, отсутствие времени;
- преобладание в традиционном обучении регрессивных методов.

Исходя из этого, при проектировании исследовательской деятельности с учащимися необходимо предусматривать постоянное продвижение вперёд, постановку процесса. При этом преподаватель сам прикасается к процессу производства знаний. В то же время у учащегося появляется возможность ставить собственные учебные задачи и находить средства их решения, реализовывать себя в образовательном процессе; его деятельность становится продуктивной. Таким образом, у учащихся развивается творческое отношение к изучению предлагаемых предметов, а для преподавателей открывается возможность самых разнообразных педагогических воздействий, несущих творческий, воспитательный, развивающий смыслы [1, 39].

Литература

1. Гелянин А. Е. Научно-исследовательская деятельность школьников как основа творческого развития // Адукацыя і выхаванне. 2006. №5. С. 37–39.
2. Гелянин А. Е., Матвеева Л. В. Исследования как эффективная форма самостоятельного обучения // Народная асвета. 2005. №. С. 64–65.
3. Кочетов А. И. Культура педагогического исследования. Мн., 1996.

B. I. Сеіръдзенка (Мінск)

Арганізацый працы вучэбна-навуковой праблемнай групы як адзін са шляхоў фарміравання даследчай культуры студэнтаў

У сістэме прафесійнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў пачатковых класаў важнае месца займае курс методыкі выкладання беларускай мовы – педагогічнай дысцыпліны, у працэсе вывучэння якой студэнты павінны засвойць тэорыю навучання школьнікаў роднай мове, авалодаць уміннямі правільна арганізоўваць вучэбна-выхаваўчыя працэс і кіраваць пазнавальнай дзейнасцю вучняў.

Пры выкладанні курса методыкі беларускай мовы трэба стымуляваць творчыя пошуки студэнтаў, фарміраваць умінні працаўца з навукова-метадычнай літаратурай, развіваць навукова-даследчую здольнасці. Для студэнтаў 4–5 курсаў карысна арганізуваць вучэбна-навуковую праблемную групу «Арганізацый педагогічнага даследавання на методыцы беларускай мовы».

У методыцы, як і ў іншых навуках, верагоднасць вывадаў і надрэйнасць рэкамендацый забяспечваюцца метадам даследавання. Цяжкасць даследавання на методыцы беларускай мовы ў тым, што даследуемы предмет звычайна немагчыма выдзеліць са шматлікіх сувязяў. Уплыў пабочных фактараў бывае вельмі значным і нярэдка скажае вынікі даследавання. Тому мэта вучэбна-навуковой праблемнай групы – выграюка ў студэнтаў умінняў і навыкў самастойнай арганізацыі навуковага даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы.

Правільна арганізаўваныя заняткі з удзельнікамі праблемнай групы дапамагаюць: 1) папоўніць атрыманыя ў працэсе навучання веды па методыцы выкладання беларускай мовы; 2) выпрацаўваць навыкі творчага мыслення студэнтаў, умінні сядома адносіца да рашэння пытанняў, звязаных з будчай спецыяльнасцю; 3) развіваць навуковую і метадычную кампетэнцыю будучых настаўнікаў.

Праца ў вучэбна-навуковой праблемнай групе дазваляе звярнуць увагу студэнтаў на наступныя важныя моманты:

- Методыка беларускай мовы як навука мае сваю тэхналогію даследавання, свае метады. Структура метадычнага даследавання наступальная: “вызначэнне актуальнай праблемы, прадмета і абекта, фармулёўка пытанняў, абгрунтаванне канцепцыі (погляд на тое, як ізтую праблему можна вырашыць), распрацоўка методыкі, правядзенне эксперыменту, аналіз вынікаў, выসновы” [1, 12].

- У метадычным даследаванні важнае значэнне мае праблематыка. Зыходзячы з гэтага вызначаецца актуальнасць, практичная значымасць даследавання, метады, даекладнасць вывадаў. Праблема павінна знайсці адлюстраванне ў тэме даследавання. Пастаноўка праблемы і фармулёўка тэмы даследавання прадвызначаюць аргументаванне актуальнасці апошній. Актуальнасць тэмы трэба не толькі адзначыць, але і аргументаваць, даекладаць кратка, пераканаўча.
- Пры правядзенні метадычнага даследавання важна правільна вызначыць яго аб'ект і прадмет. Аб'ект – тая частка разынага сюetu, якая даследуецца аўтарам. Мэта і задачы даследавання вызначаюць межы прадмета даследавання. Да складае прадмета дапамагае вызначыць правільны шлях пошуку.
- Вельмі важны момант у тэхнікі навуковага даследавання – прадугледзець яго агульны напрамак лопку. Каб распрацуваць напрамак, трэба вызначыць стратэгію пошуку, г.зн. паследоўнасць выразення ластаўленых задач, што вядуць да вырашэння праблемы.
- У метадычным даследаванні важнае месца займае фармулёўка гіпотэзы. Гіпотэза – навуковае меркаванне для тлумачэння якіх-небудзь з'яў або практыкі. У выніку правядзення даследаванні гіпотэзы можа пацвердзіцца або не пацвердзіцца. Для правільнай пабудовы гіпотэзы неабходна глыбока вывучаць праблему, добра пазнаёміцца з адпаведнымі навукова-метадычнымі практыкамі.

Важна пазнаёміцца з удзельнікамі праблемнай групы з найбольш распаўсюджанымі метадамі даследавання сярод якіх выдzielяюць:

метады тэарэтычнага пошуку – аналіз навуковай і метадычнай літаратуры; вывучэнне метадалагичнай асноў метадыкі выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах, вывучэнне гісторыі праблемы, аналіз агульненне матэрыялаў, атрыманых эмпірычным шляхам;

метады даследавання педагогічнага практэсу – назіранне за практэсамі навучання, вывучэнне пісьмовых практэсаў, тэціраванне, мадэліраванне, гутарка, альтаннне, анкетаванне, аналіз і агульненне вольту (масавага перадавога), аналіз дакументацыі;

эксперимент – пошукавы, канстатуючы, навучальны, кантрольны;

метады матэматычнай статыстыкі – сярэдні паказык, рэгістрацыя, раўніраванне і г.д.

Адным з асноўных метадаў даследавання ў методыцы беларускай мовы з'яўляецца педагогічны эксперымент. Удзельнікамі вучэбна-навуковай праблемнай групы важна авалодаць наступнымі трывалымі видамі:

1. Канстатуючы эксперымент. У ходзе яго з дапамогай спецыяльна падрыхтаваных зразавых заданняў дыягностычнага характару вызначаецца рэзультаты ўзоровень ведаў, уменняў і навыкаў вучняў.

2. Навучальны эксперымент. У адпаведнасці з канцепцыяй даследавання эксперыментатор рабочае з практыкаваннем уласнай методыкі або сістэму практыкавання і выкарыстоўвае яе ў практэсе навучання ў эксперыментальным класе.

3. Кантрольны эксперымент. Правяраеца ёфектунасць распрацуваючай методыкі або сістэмы практыкавання ў параўнанні з традыцыйнымі ў ходзе суспастаўлення вынікаў зразаў, праведзеных у кантрольных і эксперыментальных класах.

Для таго каб ласяжова фарміраваць даследчую культуру студэнтаў, неабходна арганізуваць практэс праблемнай групе так, каб яна стала практыкамі той практыкі, якая вядзеца на занятках па методыцы выкладання беларускай мовы. Пры гэтым тэматыка індывідуальнай даследавання студэнтаў павінна быць часцяком звязана з тэмамі іх курсавых і дыпломніх практэсаў.

Літаратура

1. Яненок М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка. Мн., 2005

С. А. Сергейко (Гродна)

Особенности формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в условиях классического университета

Подготовить педагога начальной школы нового типа, думающего, творческого, владеющего новыми технологиями обучения и воспитания, учителя, знания которого далеко не ограничиваются только своим предметом, – непростая задача, которая по силам, пожалуй, исключительно классическим университетам. Существую-